

1
2019

РОДНАЯ ПРИБОРА

Родная природа
Грамадска-палітычны,
навукова-папулярны
экалагічны часопіс
№1, студзень, 2019

Выдаецца са студзеня 1972 года
На беларускай і рускай мовах

Заснавальнік

Міністэрства прыродных рэсурсаў
і аховы навакольнага асяроддзя
Рэспублікі Беларусь

Галоўны рэдактар

Вольга Уладзіміраўна Пралюк

Адрас рэдакцыі:

Юрыдычны і паштовы адрас:
220013, Рэспубліка Беларусь,
г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а
e-mail: info@zviazda.by

Тэлефоны:

прыёмная — (017) 287-19-19
галоўны рэдактар — (017) 263-84-61
аддзел рэкламы — (017) 287-17-79
аддзел падпіскі — (017) 337-44-04
Для пісем: pryroda@zviazda.by

Падпісныя індэксy:

74926 — індывідуальны
749262 — ведамасны

Пасведчанне аб дзяржаўнай
рэгістрацыі сродку масавай
інфармацыі № 572
ад 29.01.2014,
выдадзенае Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь

Выдавец

Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова
“Выдавецкі дом “Звязда”

Дырэктар — галоўны рэдактар
Павел Якаўлевіч Сухарукаў

Тэхнічны рэдактар,
камп’ютарная вёрстка:

А.В. Папоў, А.К. Асіпенка
Стыльрэдактар
І.Б. Хвалеі

Падпісана да друку

17.01.2019

Фармат 60x84 1/8

Папера мелаваная

Друк афсетны. Ум. друк. арк. 7,44

Улік.-выд. арк. 10,41

Тыраж 1537 экз.

Заказ

Рэспубліканскае ўнітарнае
прадпрыемства “БудМедыяПраект”.
ЛП 02330/71 ад 23.01.2014,
вул. В. Харужай, 13/61,
220123, Мінск, Рэспубліка Беларусь

Пры выкарыстанні матэрыялаў
спасылка на часопіс
“Родная природа” абавязковая.
Рукапісы не рэцензуюцца
і не вяртаюцца. Рэдакцыя па сваім
меркаванні адбірае і публікуе
адрасаваныя ёй пісьмы.
Адказнасць за змест рэкламных
публікацый і модуляў нясуць
рэкламадаўцы.

6+

© Міністэрства прыродных
рэсурсаў і аховы
навакольнага асяроддзя
Рэспублікі Беларусь, 2019



Фота Васіля ЗЯНЬКО



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА



- 2 чалавеческий фактор
Время авосек
и молока в стекле
- 6 культура земляробства
Клубніцы без нітратаў
і агуркі без пестыцыдаў
- 10 экотехнологии
Чистая и бесплатная энергия
- 14 черная книга
Чужеродный слизень
с Кавказа
- 17 есть проблема
Рыба гибнет?
- 20 нацыянальны інтарэс
Крочыць па “зялёным” шляху
- 22 острый ракурс
Тароматы: за и против
рядом с нами
- 24 Почему аисты не улетают
на юг?
- 45 в гостях у мастера
Ее величество глина
- 46 у свеце раслін
Беларускія цытрусy?
Чаму б і не!
- 50 клуб пчеловодов
Как живет пчелам в городах
- 52 “зорны” выхаванец
“Дымка — гаспадыня ў доме”
- 54 кот и пес
“Снежный поезд севера”
- 59 рыбак — рыбаку
В коряжнике с мормышкой
- 62 природа камней
В содружестве
библейских самоцветов